


УСТАНОВА АДУКАЦЫИ
«БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА»

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ (1917–2000 гг.)



УДК (94(476))
ББК 63.3(2)522

Аўтары: кандыдат філософскіх навук, дацэнт Н.П. Галімава (1.1, 1.8, 2.3, 4.1),
кандыдаты гістарычных навук, дацэнты П.І. Гарбуль (1.2, 1.4, 1.9, 2.4), Л.І. Ермаковіч
(1.3, 1.10, 2.5, 4.3), П.С. Рамановіч (1.6, 2.1, 3.3, 5.2), М.А. Коршак (1.11, 3.11, 4.2, 4.4),
ст. вучоладчыкі Г.В. Кудзіна (1.5, 1.12, 3.2, 5.1), У.С. Спрын (1.7, 2.2, 3.4, 5.3)

Рэцензенты:

Доктар гістарычных навук, прафесар

У.М. Міхнюк

Прафесар

І.П. Крэнь

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт

У.А. Нядзелька

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт

П.Ф. Дмітраскоў

Кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Г.І. Кулеш

Пад рэд. заг. каф. гісторыі Беларусі дацэнта Н.П. Галімавай

Друкуеца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета

УА "БрДУ імя А.С. Пушкіна"

**Гісторыя Беларусі (1917-2000 гг.): Дапаможнік / Н.П.
Галімава, П.І. Гарбуль, Л.І. Ермаковіч і інш.; Пад рэд. Н.П.
Галімавай. – Брэст: Выд-ва УА "БрДУ імя А.С. Пушкіна",
2004. – 114 с.**

ISBN 985-473-100-6.

У храналагічнай паслядоўнасці асвятляюцца факты і падзеі ад
Кастрычніцкай рэвалюцыі да нашых дзён. Аналізуецца сацыяльна-
эканамічнае, палітычнае, культурнае развіццё кожнай гістарычнай эпохі.
Разглядаюцца найважнейшыя пытанні ўнутранай і знежнай палітыкі,
сацыяльнай барацьбы і грамадскага руху. Матэрыялы складзены ў
адпаведнасці з праграмай уступічных экзаменаў.

Для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення, падрыхтоўчых курсаў,
вучняў ліцэяў, гімназій, школ. Кніга будзе цікавай для усіх, хто цікавіцца
гісторыяй Радзімы.

УДК (94(476))
ББК 63.3(2)522

ISBN 985-473-100-6

© Выдаенцтва УА "БрДУ"
імя А.С. Пушкіна, 2004
© Калектыў п'ятым, 2004

Глава 4 БССР у сярэдзіне 50-х-сярэдзіне 80-х гг.	88
4.1. Прамысловасць, транспарт і сувязь.....	88
4.2. Сельская гаспадарка	91
4.3. Грамадска-палітычнае і сацыяльнае развіццё рэспублікі	94
4.4. Адукацыя, наука і культура.....	97
Глава 5 Беларусь у другой палове 80-х – сярэдзіне 90-х гг.	102
5.1. Народная гаспадарка Беларусі	102
5.2. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь.....	104
5.3. Навука і культура (сяр.80-х – 90-х гг.).....	108
Літаратура.....	111
Змест.....	113

Глава 1. БЕЛАРУСЬ У 1917-1939 ГГ.

1.1. Каstryчніцкая рэвалюцыя на Беларусі

Лютайская рэвалюцыя, якая скінула царскае самадзяржаўе, зрабіла Расію адной з самых дэмакратычных сярод дзяржаў уздельніц Першай сусветнай вайны. Ужо надышло лета 1917 г., аднак ніводнага са злабадзённых пытанняў аб міры, зямлі, Устаноўчым сходзе Часовым урадам не было вырашана. Пагоршылася становішча ў эканоміцы. Узрасло беспрацоўе, цэны на спажывецкія тавары падняліся ў дзесяткі разоў, адчуваўся востры недахоп прадуктаў харчавання. І як вынік гэтага - узмацнялася незадаволенасць мас палітыкай Часовага ўрада.

Асабліва набалелым для Беларусі было пытанне аб міры. Насельніцтва краю пакутавала ад цяжару ўтримання больш як двухмільёнаў арміі Заходнягага фронту. Па напружанасці сацыяльнай барацьбы ў вёсцы Беларусь выйшла на трэцяе месца ў Расіі пасля Цэнтральна-чарназёмнага раёна і Паволжжа. Абвастрэнне эканамічнага крызісу выклікала хвалю забастовак рабочых: у маі-чэрвені 1917 г. іх было больш за 60. Салдаты выказвалі незадаволенасць палітыкай правядзення вайны да канчатковай перамогі. Пад уплывам антыўяненай агітацыі бальшавікоў пачалося разлажэнне арміі. Дэмманстрыяцыі ў шэрагу гарадоў Беларусі прыйшлі пад бальшавіцкім лозунгамі, якія былі накіраваныя супраць Часовага ўрада.

3-5 ліпеня ў Петраградзе і іншых цэнтрах Расіі па ініцыятыве ваенай арганізацыі РСДРП(б) адбыліся ўзброеныя дэмманстрыяцыі, якія выставілі патрабаванне перадачы ўлады ў рукі Саветаў. Але бальшавікі сутыкнуліся з рэзкім супраціўленнем дэмакратычных сіл. Бальшавіцкія арганізацыі аб'яўляліся па-за законам і разганяліся. Па палітычных матывах расфарміроўваліся вайсковыя злучэнні.

Бальшавікі Беларусі ў гэты час працягвалі змагацца за ўладу мірнымі палітычнымі сродкамі. 13 ліпеня 1917 г. яны разам з прадстаўнікамі буржуазна-дэмакратычных партый і беларускіх нацыянальных арганізацый увайшлі ў камітэт рэвалюцыйных арганізацый, які ставіў сваёй задачай падтрымліваць парадак, заснаваны на загадах і распараджэннях Часовага ўрада і ЦВК Саветаў. У другой палове ліпеня Мінскі камітэт РСДРП(б) выступіў у блоку з меншавікамі на выбарах у гарадскую думу. Але з канца ліпеня бальшавіцкія арганізацыі пачалі прытрымлівацца іншай тактыкі.

Новая тактыка бальшавікоў вынікала з рашэнняў VI зезда РСДРП(б), які ўзяў курс на захоп улады шляхам узброенага паўстання. Часовы ўрад страчваў кантроль за развіццём падзеяў. У abstanoўцы безуладдзя, эканамічнага хаосу і развалу фронту ўсё часцей у партыі кадэтаў чуліся

заклікі да ўсталявання цвёрдай улады, бо А.Ф. Керанскі, прыхільнік буржуазна-дэмакратычнага развіцця краіны, ужо не задавальняў буржуазна-памешчыцкія колы Расіі. Наспявала ваенная змова. У жніўні 1917 г. паміж А.Ф. Керанскім і Л.Г. Карнілавым было заключана сакрэтнае пагадненне пра замену ўрадавым войскамі збалышавізаваных часцей Петраградскага гарнізона, што павінна было стаць першым крокам на шляху стварэння новага, больш моцнага кабінета Часовага ўрада. Для выканання гэтага пагаднення па загадзе Карнілава 24 жніўня 1917 г. корпусы генералаў А.М. Крымава і Дз.П. Баграціёна пачалі рухацца ў напрамку да сталіцы. Керанскі пасля кансультациі з думскімі дзеячамі прыйшоў да высновы, што планы Карнілава выходзяць за рамкі дамоўленасці пра ўтварэнне новага кабінета міністраў. Карнілаву было загадана здаць пасаду вярхоўнага галоўнакамандуючага і неадкладна прыбыць у Петраград, у якім было абвешчана ваеннае становішча. Керанскі абвінаваціў Карнілава ў здрадзе Радзіме, у паўстанні супраць Часовага ўрада, у імкненні да дыктатарскай улады. Карнілаў у сваю чаргу абвінаваціў Часовы ўрад у тым, што ён трапіў пад уплыў бальшавікоў і дзеянічае ў адпаведнасці з планамі германскага генеральнага штаба.

На Беларусі звесткі пра выступленне Карнілава сталі вядомыя 28 жніўня. У буйных гарадах адразу пачалі стварацца антыкарнілаўскія камітэты. Франтавы камітэт Заходняга фронту (у Мінску) зварнуўся з адозвою да насельніцтва і арміі, у якой патрабаваў падпарадкоўвацца толькі Часовому ўраду, заявіў пра неабходнасць арышту Карнілава і ўстанавіў кантроль за адпраўкай вайсковых часцей на Петраград. Быў створаны Часовы рэвалюцыйны камітэт Заходняга фронту, у які ўвайшлі прадстаўнікі франтавога камітэта, выканкамаў Мінскага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў і Савета сялянскіх дэпутатаў, гарадской думы. Старшынёю камітэта прызначаны эсэр А.М. Кажэўнікаў, намеснікам яго – бальшавік К.І.Ландар. Для захавання спакою і небяспекі былі абмежаваныя дэмакратычныя свабоды (слова, друку, сходаў, арганізацый), уводзілася цэнзура, устанаўліваўся нагляд за друкарнямі горада. Рабіліся заходы, каб не даць магчымасці Карнілаву выкарыстаць войскі Заходняга фронту, каб перапыніць сувязь карнілаўскіх войск са Стайкай у Магілёве.

У гістарычнай літаратуры замацаваўся пункт гледжання на гэты акт як на спробу ўсталявання ваенай дыктатуры ў краіне, разгону Саветаў і іншых дэмакратычных арганізацый. У жніўні 1917 паміж А.Ф.Керанскім, які ўзначальваў ваеннае міністэрства, і Карнілавым (пры ўзделе лідэраў партыі народнай свабоды) было заключана сакрэтнае пагадненне пра замену ўрадавым войскамі збалышавізаваных часцей Петраградскага гарнізона, што павінна было стаць першым крокам на шляху стварэння новага, больш моцнага кабінета Часовага ўрада. Падставамі для такога

пагаднення паслужылі пагаршэнне становішча на фронце (21 жніўня германскія войскі захапілі Рыгу) і актывізацыя бальшавікоў, якія ўзялі курс на ўзброеное паўстанне.

Дзеянні карнілаўцаў былі надзеіна блакіраваны ў раёне Гомеля. Не пратрусцілі ніводнага эшалона з карнілаўскімі войскамі рабочыя і салдаты Орши. Фактычна была ізалявана і сама Стайка ў Магілёве, у чым вялікая заслуга належала выканкаму Магілёўскага губернскага Савета, які ўзначальваўся меншавікамі і эсэрамі і дзеянічаў у падполлі. Генералы Л.Г. Карнілаў, А.С.Лукомскі, І.П. Раманоўскі, С.А. Маркаў, І.Г. Эрдзлі, А.І. Дзянікін былі арыштаваны і пасаджаны ў турму мястэчка Быхаў, адкуль 20 лістапада 1917 г. уцяклі на Дон.

Пад час барацьбы з карнілаўшчынай у цэлым па краі стварылася адзінства ўсіх дэмакратычных сіл. Часовы ўрад адмежаваўся ад Карнілава і таксама ўключыўся ў барацьбу з ім. У гэтых умовах адкрывалася новая магчымасць для кансалідацыі ўсіх сіл дэмакратыі, у тым ліку і ўрадавых.

Восенню 1917 г. яшчэ больш пагоршылася сацыяльна-еканамічнае становішча краіны. Значна знізіўся жыщчэвы ўзровень насельніцтва. У народзе ўзраслі антыўрадавыя настроі. 25 кастрычніка 1917 г. рабочыя і салдаты пад кіраўніцтвам ЦК РСДРП(б) скінулі Часовы ўрад. 26 кастрычніка II Усерасійскі зезд Саветаў абвясціў Савецкую ўладу ў цэнтры і на месцах, прыняў Дэкрэты аб міры і зямлі і ўтварыў Часовы рабоча-слянскі ўрад – Савет Народных Камісараў на чале з У.І. Леніным.

З восені 1917 г. да красавіка 1918 г. існавала Беларуская сацыял-дэмакратычнае рабочая партыя (БСДРП), якая была ўтворана ў Петраградзе на аснове Нарвенскай арганізацыі Беларускай сацыялістычнай грамады (БСГ) і налічвала спачатку 500 членуў, у асноўным рабочых. У выкананічы камітэт партыі ўваходзілі: А.Р. Чарвякоў, І.В. Лагун, Ю.У. Памецка, У.В. Скарынка, А.Х. Усціновіч і інш. Партыя вяла палітычную і культурна-асветніцкую работу сярод беларусаў у Петраградзе і яго ваколіцах, мела прадстаўніцтво у Петраградскім Савеце. Члены БСДРП прымалі ўдзел у Каstryчніцкім узброеным паўстанні ў Петраградзе.

Аб каstryчніцкіх падзеях у Петраградзе ў Мінску стала вядома апоўдні 25 каstryчніка. У той жа дзень Мінскі Савет выдаў Загад №1, які абвяшчаў, што ўся ўлада ў горадзе пераходзіць да Савета. Адначасова з гарадской турмы і гаўтвахты былі вызвалены рабочыя і салдаты, з якіх быў сфарміраваны 1-ы рэвалюцыйны імя Мінскага Савета полк пад камандаваннем пратарашчыка А. Рамнёва. На бок Мінскага Савета перайшлі 37-ы і 289-ы запасныя пяхотныя палкі, што знаходзіліся ў Мінску. Менавіта яны і склалі ўзброеныя сілы новай улады. Ва ўсе найбольш важныя ўстановы горада былі назначаны камісары, якія павінны былі ажыццяўляць кантроль за іх дзеянасцю. Уводзілася цэнзура,

адстронялася ад кіравання гарадская дума. 26 каstryчніка было прынята рашэнне аб стварэнні Рэвалюцыйнага камітэта. Узначаліў камітэт К. Ландар. На Райкам ускладваліся задачы: не дапусціць адпраўкі войск з фронту, прадухіліць магчымыя выступленні супраць Савецкай улады, ажыццяўляць контроль за яе ўсталяваннем на месцах, а таксама за выкананнем усіх загадаў новай улады.

Аднак 26-27 каstryчніка абстаноўка ў горадзе рэзка абвастрылася. Яшчэ 26 каstryчніка з асуджэннем паўстання ў Петраградзе выступіў з'езд салдат-сялян Заходняга фронту. Франтавы камітэт Заходняга фронту прыняў рашэнне стварыць новы орган улады – Камітэт выратавання рэвалюцыі Заходняга фронту. Камітэт павінен быў сфарміраваць у Мінску моцную ўладу для таго, каб не дапусціць хваляванняў, у тым ліку і на фронце.

27 каstryчніка Вялікая Беларуская Рада (ВБР) у сваёй “Грамаце да беларускага народа” асудзіла захоп улады бальшавікамі, заклікала беларусаў не дапусціць, каб “віхор беспарадкаў змішчыў … нацыянальную справу абароны свабод і правоў беларускага народа”.

Камітэт увёў у Мінск Каўказскую дывізію і прадявіў Мінскаму Савету ультыматум з патрабаваннем перадачы Камітету ўсёй улады ў горадзе і на Заходнім фронце. Перавага сіл у гэты момант аказалася на баку Камітэта выратавання, і Мінскі Савет пайшоў на часовы кампраміс з ім.

Неўзабаве з прыбыццём па-бальшавіцку настроеных войскаў і браніраванага цягніка суадносіны сіл змяшчаліся на карысць бальшавікоў. Камітэт выратавання рэвалюцыі не адважыўся пайсці на ўзброены канфлікт. Уладу ў Мінску і на Заходнім фронце ўзяў у свае рукі ВРК Заходній вобласці і фронту. Ён распушціў Камітэт выратавання, а яго старшыню Т.М. Калатухіна арыштаваў. Арыштаваны быў таксама і галоўнакамандуючы Заходнім фронтам генерал П.С. Балуеў за адмову пачаць перамовы аб перамірі з камандаваннем германскай арміі.

Пры дапамозе ВРК бальшавікі распускалі Саветы, у якіх не мелі пераважнай большасці, праводзілі іх перавыбары і такім чынам забяспечвалі ўсталяванне сваёй улады. Такіхарактар мела змена ўлады ў Віцебску і Гомелі. У Нясвіжы ВРК быў створаны 29 каstryчніка, Браславе – 5 лістапада, Вілейцы і Гарадку – 8 лістапада, Гомелі – 17 лістапада.

У больш складанай абстаноўцы разгортваліся падзеі ў Магілёве. Тут знаходзілася Стайка Вярхоўнага галоўнакамандуючага, якая ўзначаліла барацьбу з бальшавікамі. Вакол яе групаваліся царскія генералы і афіцэры, замежныя ваенныя місіі, цэнтральныя органы буржуазна-ліберальных і дэмакратычных партый. Стайка прымала экстраанныя меры, каб не

далусціць перамогі бальшавіцкага паўстання, адклікаючы з фронту вайсковыя фарміраванні і накіроўваючы іх у Петраград і Маскву.

Эзэра-меншавіцкае кірауніцтва Магілёўскага Савета патрабавала ад бальшавікоў стварэння аднароднага сацыялістычнага ўрада, што прывяло бы да супрацоўніцтва ўсіх дэмакратычных сіл як гарантіі супраць узінкнення грамадзянскай вайны. Бальшавікі ігнаравалі гэтае патрабаванне. Савецкі ўрад абязвіў генерала М.М. Духоніна знятym з пасады выконваючага абавязкі Вярхоўнага галоўнакамандуючага рускай арміяй за адмову пачаць перамовы з немцамі аб перамір'і. У Магілёў былі накіраваны прабальшавіцкі ўзброенныя сілы. Стаяўка была ліквідавана, а ўлада ў Магілёве перайшла ў рукі ВРК. Вярхоўным галоўнакамандуючым быў назначаны прапаршчык М.В. Крыленка.

Хутка і бяскроўна пераходзіла ўлада ў рукі бальшавікоў у арміях Заходняга фронту, дзе бальшавікі мелі шматлікія партыйныя арганізацыі і значную падтрымку. Многія салдаты, якія падтрымлівалі бальшавікоў, спадзяваліся, што бальшавікі, захапіўшы ўладу, створаць аднародны сацыялістычны ўрад і забяспечаць скліканне Устаноўчага сходу.

У лістападзе 1917 г. у Мінску прайшлі тры з'езды: з'езд Саветаў рабочых і сялянскіх дэпутатаў Заходнай вобласці, III з'езд Саветаў сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губерняў і II з'езд армій Заходняга фронту. Створаныя трymа з'ездамі выканкамы аб'ядналіся ў Выканаўчы камітэт Заходнай вобласці і фронту – Аблвыканкамзах. Яго старшынёй стаў бальшавік М.В. Рагозінскі, а найбольш важныя аддзелы ўзначальвалі: А.Ф. Мяснікоў – ваенны, А.М. Дайнека – зямельны, І.Я. Алібегаў – працы і інш. Тады ж быў створаны і выканаўчы орган – Савет Народных Камісараў (СНК) на чале з К.І. Ландарам.

У лютым 1918 г. бальшавікі амаль завяршылі працу па ўсталяванні Савецкай улады ў губернях, паветах, валасцях. Адначасова праводзілася ліквідацыя органаў мясцовага самакіравання: гарадскіх дум, управ, земскіх устаноў і інш. Іх функцыі ўзялі на сябе Саветы.

1.2. Абвяшчэнне беларускай дзяржаўнасці

Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. на Беларусі ўспрымалася неадназначна. Многія беларускія нацыянальныя партыі і арганізацыі прызналі ўладу Аблвыканкамзаха. Вялікая Беларуская Рада (ВБР), якая з кастрычніка 1917 г. узначальвала беларускі нацыянальны рух, ахарактарызавала паўстанне бальшавікоў у Петраградзе як праяву анархіі, а Аблвыканкамзах лічыла выключна франтавым органам па той прычыне,

Падводзячы вынік, трэба адзначыць, што пасля грамадзянскай вайны і іншаземнай інтэрвенцыі маладая Беларуская Савецкая Сацыялістычна Рэспубліка імкнулася палепшыць свой эканамічны стан, праводзіла нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва, дэмакратызацыю грамадска-палітычнага жыцця. Таму ўваходжанне БССР у склад СССР на добраахвотнай і раўнапраўнай аснове спрыяла гэтым станоўчым працэсам.

1.6. Палітыка беларусізацыі. Развіццё культуры ў 20-я гг.

У 20-я гг. у нацыянальнай палітыцы БССР ажыццяўлялася ідэя беларусізацыі, якая закранула фактычна ўсе сфery нацыянальна-культурнага будаўніцтва Савецкай Беларусі. Для ажыццяўлення палітыкі беларусізацыі ў Беларусі існаваў шэраг аб'ектыўных і суб'ектыўных перадумоў: незавершанасць да каstryчніка 1917 г. кансалідацыі беларускай нацыі; ніzkі эканамічны ўзровень развіцця Беларусі, асабліва пасля першай сусветнай і польска-савецкай вайны (1919-1920 гг.); неразвітасць нацыянальнай культуры; палітычная амністыя (1923 г.) тых беларускіх дзеячаў, якія не выступалі са зброяй супраць савецкай улады; вяртанне БССР тэрыторый, дзе большасць насельніцтва складалі беларусы (у 1924 г. тэрыторыя БССР павялічылася ў 2 разы); асноўную масу насельніцтва Беларусі складалі беларусы (па перапісе 1926 г.: беларусы складалі 80,6%, яўрэі – 8,2%, рускія – 7,7 %, палякі – 2%, украінцы – 0,7%, латышы – 0,3%, літоўцы, немцы і татары – па 0,1%); а таксама той факт, што менавіта пасля 1917 г. Беларусь упершыню атрымала магчымасць рэалізацыі ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці.

Першыя крокі беларусізацыі былі зроблены яшчэ ў гады грамадзянской вайны. У працу па рэалізацыі гэтай палітыкі ўключылася тады і частка дзеячаў беларускага нацыянальна-вызваленчага руху: У. Ігнатоўскі (народны камісар земляробства); Д. Жылуновіч (рэдактар газеты "Савецкая Беларусь"), А. Баліцкі (намеснік наркама адукацыі) і інш.

Пасля заканчэння грамадзянской вайны беларусізацыя выступае як дзяржаўная палітыка. У 1921 г. адкрыўся Беларускі дзяржаўны універсітэт (рэктар – гісторык У. Пічэта), у 1922 г. – Інстытут беларускай культуры, Інстытут сельскай гаспадаркі; былі заснаваны дзяржаўная і універсітэцкая бібліятэка.

Афіцыйна дзяржаўной палітыкай беларусізацыя абвежчана на другой сесіі ЦВК БССР (ліпень 1924 г.), якая прыняла пастанову "Аб практычных мерапрыемствах па правядзенні нацыянальнай палітыкі".

Працэсам беларусізацыі кіравала спецыяльная камісія, створаная Прэзідымам ЦВК БССР, узначальваў якую А. Хацкевіч.

1924-1929 гг. – час актыўнай практычнай рэалізацыі намечанага комплексу мер: развіццё беларускай культуры; перавод на беларускую мову народнай асьветы, навукі, друку, дзяржаўнага, прафсаюзнага, партыйнага апарату; вылучэнне на кіруючыя пасады дзяржаўнага, партыйнага, прафсаюзнага апарату прадстаўнікоў карэннага насельніцтва; шырокое распаўсюджанне ведаў па гісторыі, культуры, географіі Беларусі.

Галоўны змест у сістэме народнай адукацыі складала пытанне мовы. Беларуская мова стала абавязковым прадметам выкладання ў рускіх, яўрэйскіх, польскіх і іншых нацыянальных школах рэспублікі. На 15 снежня 1927 г. у рэспубліцы з 5510 школ 4573 былі беларускімі. У 1926-27 навучальным годзе з 14 педагогічных тэхнікумаў на беларускай мове працавалі 10, яўрэйскай – 3, польскай – 1. Выкладанне прадметаў у сельскагаспадарчых тэхнікумах удалося беларусізаціі на 63%, прафсаюзных школах – на 60%, рабфаках – на 69%. У 20-я гг. былі замацаваныя асновы сучаснай беларускай мовы: навуковы анализ яе гісторыі, лексікі, граматычных нормаў і тэрміналогіі. Зявіліся новыя падручнікі: «Беларуская граматыка» Б. Тарашкевіча, «Географія Беларусі» А. Смоліча, «Гісторыя Беларусі» У. Ігнатоўскага, падручнікі па беларускай мове Я. Лёсіка і інш.

Найбольш складаным кампанентам беларусізацыі з'яўлялася ўкараненне беларускай мовы ў службове справаводства. Супрацоўнікі дзяржаўных установ павінны былі абавязкова ведаць рускую і беларускую мовы. Да 1927 г. 80% дзяржаўных супрацоўнікаў валодалі беларускай мовай. У адзінках Чырвонай Арміі на Беларусі ўводзілася вывучэнне беларускай мовы. Для падрыхтоўкі сярэдняга каманднага саставу была ўтворана Аб'яднаная беларуская вайсковая школа імя ЦВК БССР.

Значна павялічылася ўдзельная вага беларусаў у складзе кіруючых работнікаў партыйнага, савецкага апарату і іншых установ БССР. У 1929 г. удзельная вага беларусаў у адміністрацыйных установах рэспублікі складала 51,3 %, у гаспадарчых – 30,8%, у судовых – 26,3%, у зямельных – 59,9%.

Беларусізацыя не была накіравана супраць іншых нацыянальнасцей, якія пражывалі ў рэспубліцы. У месцах пражывання нацыянальных меншасцей былі створаны нацыянальныя Саветы. У 1926 г. налічвалася 23 яўрэйскія, 19 польскіх, 16 рускіх, 5 літоўскіх, 2 украінскія і 2 нямецкія Саветы. Выкладанне ў школах БССР вялося на восьмі нацыянальных мовах.

Змены ў эканамічнай і нацыянальнай палітыцы бальшавіцкай партыі выклікалі ў многіх беларускіх дзеячаў за межамі БССР спадзянні на

паступовую эвалюцыю савецкай улады ў бок дэмакратычных формаў жыцця. 12 кастрычніка 1925 г. на II (Берлінскай) канферэнцыі Рада БНР прызнала БССР у якасці адзінага цэнтра аб'яднання беларускага народа і абвясціла аб сваім самароспуску. Шмат беларускіх дзеячаў (асабліва пасля палітычнай амністыі 1923 г.) вярнулася на радзіму і садзейнічала развіццю яе культуры: Лёсік Язэп (1884-1940 гг.) – акадэмік АН БССР, выкладаў у БДУ, пісьменнік, аўтар падручніка “Практычная граматыка беларускай мовы”; Смоліч Аркадзь (1891-1938 гг.) – прафесар БДУ, аўтар падручніка “Географія Беларусі”; Ластоўскі Вацлаў (1883-1938 гг.) – акадэмік АН БССР, дырэктар Белдзяржмузея, аўтар “Кароткай гісторыі Беларусі”; Доўнар-Запольскі М. (1867-1934 гг.) – гісторык, этнограф. Апублікаваў больш за 150 навуковых прац па сацыяльна-еканамічнай гісторыі Беларусі, Літвы, беларускай этнографіі і літаратуры; Некрашэвіч Сцяпан (1883-1937 гг.) – беларускі мовазнавец, у 1929 г – віцэ-прэзідэнт АН БССР, аўтар працаў у галіне беларускага правалісу, распрацоўкі навуковай тэрміналогіі.

У 20-я гады нацыянальная палітыка бальшавікоў садзейнічала развіццю адукацыі, асветы і культуры. З 1922 г. у рэспубліцы асноўным звязном школьнай рэформы стала сямігадовая агульнаадукацыйная школа (у 1924/26 гг. такіх школ налічвалася 4860, а навучэнцаў – 432 тыс.). З 1926 г. у рэспубліцы ажыццяўлялася пастанова ЦВК і СНК БССР “Аб увядзенні ўсеагульнага абавязковага навучання” (у 1929/30 навучальным годзе 79 % дзяцей ва ўзросце 8-12 гадоў наведвалі школу). У 1925-1926 гг. акрамя БДУ у БССР працавалі тры вышэйшыя навучачныя ўстановы: Камуністычны універсітэт у Мінску, Беларускі ветэрынарны інстытут у Віцебску і Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія ў Горках. У 1930 г. 76,6 % студэнтаў вышэйшай школы рэспублікі былі беларусамі, выкладанне больш як 80% вучэбных дысцыплін вялося на беларускай мове. Акрамя таго, у рэспубліцы налічвалася 23 тэхнікумы, 20 прафшкол і 20 іншых спецыяльных навучачных установ. У выніку рэарганізацыі Інбелкульты (створаны ў 1922 г.) 1 студзеня 1929 г. была адкрыта АН БССР (першы прэзідэнт - гісторык і дзяржаўны дзеяч У.Ігнатоўскі (1881-1931 гг.)). У 1932 г. у складзе акадэміі налічвалася 14 навукова-даследчых інстытутаў.

Перыяд 20-х гг. – гэта сапраўдны росквіт беларускай літаратуры. У той час фарміруюцца літаратурныя аб'яднанні пісьменнікаў (“Маладняк”, “Узвышша”, “Польмія”), у якіх працавалі пісьменнікі К.Чорны, К.Крапіва, М.Зарэцкі, М.Лынькоў, А.Лудар, А.Александровіч, П.Галавач і інш. У лістападзе 1928 г. Усебеларускі зезд “Маладняку” вырашыў утварыць Беларускую асацыяцыю пралетарскіх пісьменнікаў (БелАПП). Для пісьменнікаў 1921-1925 гг. – гэта час духоўна-літаратурнага ўздыму. Я.Колас апублікаваў паэмы “Новая зямля”, “Сымон-музыка”. У 1922 г.

выйшаў зборнік вершаў Я.Купалы "Спадчына". У 1923 г. К.Чорны апублікаваў першыя апавяданні, а праз 4 гады – два раманы ("Сястра" і "Зямля"). Асноўная тэма беларускай прозы 20-х гг. – падзеі грамадзянскай вайны і лёс людзей у паслякастрычніцкі перыяд. У той час ствараючы і працягваючы сваю дзейнасць беларускія дзяржаўныя тэатры ў Мінску і Віцебску. Працаўалі выдатныя рэжысёры і акцёры – У. Галубок, Я.Міровіч, А.Сакалоўскі. У 1924 г. тэатральная трупа У.Галубка атрымала назну Беларускай тэатральнай трупы, а ў 1926 г. была пераўтворана ў Беларускі вандроўны тэатр (за 1920-1928 гг. трупай і тэатрам было паказана каля 2 тыс. спектакляў). У 1926 г. у Віцебску адкрыўся Другі Беларускі дзяржаўны тэатр. У 1924 г. было створана Беларускае дзяржаўнае ўпраўленне па справах кінематаграфіі і фатаграфіі (выпусціла мастацкі фільм "Лясная быль" кінарэжысёр Ю.Тарыч). У 1928 г. у Ленінградзе Белдзяржкіно арганізавала студыю мастацкіх фільмаў "Савецкая Беларусь". Узрастала значэнне сродкаў масавай інфармацыі. У 1925 г. у БССР выдавалася 20 газет і 15 часопісаў, агульны тыраж якіх складаў 130 тыс. экземпляраў. Ішоў працэс станаўлення беларускага выяўленчага мастацтва. Былі створаны палотны "К.Каліноўскі", "Барыкады" В.Волкова, "Кросны" Б.Уладзімірскага, "Расстрэл у Мінску", "Жанчына ў палітыцы" М.Філіповіча. Творы М.П.Станюты 20-х гадоў прысвячаны працоўнаму жыццю рабочых г.Мінска: "Шклозавод", "Бетоншчыкі", "На будоўлі".

Такім чынам, да 1929 г. нацыянальна-культурнае будаўніцтва стала рэальнасцю, яно абудзіла да свядомага жыцця шырокія слів беларускага насельніцтва. Але нацыянальна-культурнае будаўніцтва ў 20-я гг. ажыццяўлялася ў сутыкненні розных сіл: імкненне фарсіраваць тэмпы беларусізацыі адміністрацыйнымі метадамі, недаацэнтываючы нацыянальныя асаблівасці Беларусі; пытанні барацьбы з вялікадзяржаўным шавінізмам і мясцовым нацыяналізмам (беларускі, яўрэйскі, польскі) неаднаразова абмяркоўваліся на пленумах ЦК і зездах КП(б)Б; цэнтралізацыя і уніфікацыя дзяржаўнага жыцця патрабавала ўстанаўлення кан тролю над культурай.

Нягледзячы на супярэчнасці і цяжкасці, беларусізацыя з'явілася практичнай спробай ажыццяўіць беларускае нацыянальнае адраджэнне. Але на пачатку 30-х гг. таталітарная сістэма, што ўмацавалася ў СССР, абыявила беларусізацыю заганнай, а рэпрэсіі 30-х гадоў задушылі яе канчатковая.

Глава 4. БССР У СЯРЭДЗІНЕ 50-х – СЯРЭДЗІНЕ 80 -х гг.

4.1. Прамысловасць, транспарт і сувязь

Прамысловасць Беларусі на пачатку 50-х гг. дасягнула значных поспехаў. Было пабудавана каля 150 новых буйных прадпрыемстваў, у тым ліку мінскія падшыпіковы і гадзінніковы заводы, завод абагравальнага абсталявання, Аршанскі завод швейных машын, Віцебская шаўкаткацкая фабрика, Мінскі камвольны камбінат. За пятую пяцігодку прадукцыя машынабудавання павялічылася ў 5,4 разы і склада амаль $\frac{1}{4}$ усёй валаў прадукцыі прамысловасці. Вытворчасць электразнергіі павялічылася амаль у 3 разы, выпуск хімічнай і гума-аэбеставай прамысловасці – у 3,7.

Беларускія прамысловыя прадпрыемствы папоўніліся найноўшым тэхналагічным абсталяваннем: агрэгатнымі станкамі, шматшпіндэльнымі свідравальными галоўкамі і высокапрадукцыйнымі прыстасаваннямі. У першай палове 50-х гг. быў дасягнуты высокі ўзровень механізацыі торфаздабычи, што дало магчымасць здабываць торф фрэзернымі спосабам. У прамысловасці будаўнічых матэрыялаў быў асвоены выраб сценавых блокаў, зборных жалезабетонных канструкцый і дэталяў, што з'явілася пачаткам пераводу будаўніцтва на індустрыяльны метад. Швейная вытворчасць поўнасцю перайшла на механічны прывод. Механічныя канвееры, паточныя методы ўкараняліся ў лёгкай і харчовай прамысловасці.

Прамысловае будаўніцтва ў дадзены перыяд вялося ва ўмовах паскоранай навукова-тэхнічнай рэвалюцыі: у краіне аднаўляліся асноўныя вытворчыя фонды, удасканальвалася тэхнічнае аснащчэнне, старая тэхніка замянялася новай. За 1955-1958 гг. на прадпрыемствах рэспублікі было ўстаноўлена каля 200 паточных ліній, больш за 1000 адзінак новага і мадэрнізаванага абсталявання.

Да пачатку 60-х гг. былі мадэрнізаваны 3 544 металарэзныя станкі і кавальска-прэсавыя аппараты, устаноўлена больш за 500 аўтаматычных, паўаўтаматычных, механізаваных паточных канвеерных ліній, тысячи аўтаматаў і паўаўтаматаў. За 1956-1960 гг. былі пабудаваныя 157 буйных прадпрыемстваў, сярод іх – Беларускі аўтазавод у Жодзіне, Мінскі завод аўтаматычных ліній, Васілевіцкая ДРЭС і інш.

У сваім развіцці прамысловасць Беларусі абапіралася на індустрыяльную магутнасць СССР. З Москвы, Ленінграда, прамысловых цэнтраў Паволжжа, Урала рэспубліка атрымлівала розныя віды прамысловага абсталявання і машын, а таксама сталь, чыгун, вугаль, нафту, рэйкі, трубы і інш. На прамысловыя прадпрыемствы прыехалі спецыялісты з Падмаскоўя, Урала, Данбаса, Казахстана, Сібіры. На

новабудоўлях Наваполацка і Салігорска працавалі прадстаўнікі 20 нацыянальнасцей, Новалукомля – 16, Васілевіцкай ДРЭС – 12. Шматнацыянальны калектыў узводзіў аўтазавод у Жодзіне. У 1957 г. Мінскі аўтазавод выпусціў 40-тонны самазвал, які на сусветнай выставе ў Брюсселі ў 1958 г. атрымаў самую высокую ўзнагароду. У першую палову 60-х гг. былі пабудаваны 300 буйных прамысловых прадпрыемстваў, у тым ліку Светлагорскі баваўняны і Бабруйскі скрураны камбінаты, Бярозаўская ДРЭС і інш.

У 1957 г. была ўведзена тэрытарыяльная сістэма кіравання эканомікай – саўнаргасы. У БССР быў створаны адзін эканамічны раён, ліквідаваны дзявець міністэрстваў. Для кіравання прамысловасцю і будаўніцтвам быў арганізаваны Савет народнай гаспадаркі БССР, надпрарадкаваны Савету Міністраў рэспублікі.

У 1965 г. было прынята рашэнне аб правядзенні эканамічнай рэформы. Рэформа прадугледжвала пераход ад тэрытарыяльных прынцыпаў кіравання да галіновых. Замест ліквідаванага рэспубліканскага Саўнаргаса ў БССР быў створаны шэраг саюзна-рэспубліканскіх міністэрстваў (лёгкай, харчовай, мясной і малочнай, цэлюлозна-папяровай, дрэваапрацоўчай прамысловасці, прамысловасці будаўнічых матэрыялаў). Спачатку вынікі рэформы былі значнымі, яны былі дасягнуты ў асноўным за кошт выкарыстання павярхонных рэзерваў: больш рациональнага спажывання рэурсаў, памяншэння безгаспадарчасці, павелічэння ўзроўню адзінай тэхнічнай і арганізацыйнай палітыкі ў галінах народнай гаспадаркі. Рэформа не дайшла да кожнага рабочага месца, не закранула верхні ўшалон кіравання. Яна не супрададжалася рэформаваннем палітычнай сістэмы, дэмакратызацыяй, развіццём галоснасці. Гэта звузіла яе рамкі, намечаныя пераўтварэнні не сталі неабарачальнымі.

З сярэдзіны 60-х гг. працэс дэмакратызацыі грамадскага жыцця начаў паступова згортвацца, узмацняліся сілы бюрократычнага кансерватызму. У 50-80-я гг. на Беларусі з'яўляецца хімічная, пафтальяпрацоўчая, горнажумічна прамысловасці. На 60-я - першую палову 70-х гг. прыпадае хуткі рост канцэнтрацыі, развіццё спецыялізацыі і кааперавання вытворчасці. Ствараліся вытворчыя аб'яднанні, падэтальна спецыялізаваныя прадпрыемствы, якія дапаўнялі дзяячыя прадпрыемствы прамметнага профілю.

У першай палове 70-х гг. у прамысловасці Беларусі начаў ўзмацняцца негатыўныя з'явы. Намецілася адставанне тэмпаў паскарэння навукова-тэхнічнага прагрэсу і ўкаранення ў вытворчасць дасягненняў навукі і тэхнікі. Адбывалася падзенне якаснага ўзроўню многіх вырабаў, павялічвалася іх адставанне ад сусветных стандартоў і страчвалася канкурэнтаздольнасць на сучасным рынку. У 1980 г. у рэспубліцы

дзейнічала каля 200 вытворчых і навукова-вытворчых абяднанняў, на долю якіх прыпадала больш за 50% ад усяго абёму рэалізаванай прадукцыі, тады як у 1975 г. іх было напалову менш. У 1981-1985 гг. прырост прамысловай прадукцыі ў рэспубліцы склаў 29 %. Было пабудавана і ўведзена ў дзеянне 36 новых буйных прадпрыемстваў, сярод іх Беларускі металургічны завод у Жлобіне, завод ліцця і нармалей у Гомелі, кармавых дражджэй у Мазыры і інш.

Вынікам развіцця прамысловасці БССР у пасляваенныя гады з'явілася стварэнне буйнога тэртыярыйльна-галіновага прамысловага комплексу, у якім у 1986 г. налічвалася 1490 прадпрыемстваў, больш за палову з іх уваходзіла ў склад вытворчых і навукова-вытворчых абяднанняў. Індустрыяльнае абліча рэспублікі пачалі вызначаць магутная энергетыка, машынабудаванне і прыборабудаванне, хімія і нафтахімія, электроніка і радыёэлектроніка, вытворчасць мінеральных угнаенняў, сінтэтычных валокнаў і інш. Пашыралася выкарыстанне станкоў з лічбавым праграмным кіраваннем, станкоў-аўтаматаў. Прывінтырова новым напрамкам у аўтаматызацыі вытворчасці з'явілася робататэхніка. У 70-я – першай палавіне 80-х гг. тэмпы росту прадукцыйнасці працы затармазіліся, павялічыўся разрыў паміж тэхнічным узроўнем і якасцю вырабаў у паразінні з сус্থенымі стандартамі.

Цяжкасці абастрываліся і ў сувязі з гіпертрафіраваным апярэджаннем у развіцці вытворчасці сродкаў вытворчасці (група "А") у паразінні з вытворчасцю прадметаў спажывання (група "Б"). У выніку ў гаспадарчых і партыйных органах, у навуковай літаратуре сформіраваўся погляд на вытворчасць прадметаў спажывання як на другарадную галіну.

Пры аднаўленні і развіцці транспарту былі адроджаны і капиталына рэканструяваны вакзалы, на рэках пабудаваныя буйныя масты, адноўлены ўсе прадпрыемствы і службы, якія забяспечваюць функцыянаванне чыгункі. Значным крокам у павышэнні эфектуўнасці чыгуначнага транспарту з'явілася электрыфікацыя асноўнай чыгуначнай лініі Брэст-Масква і некаторых іншых участкаў, замена паравозаў цеплавозамі і электравозамі. У выніку абём грузавых перевозак на чыгуначным транспарце ў 1985 г. перавысіў узровень 1960 г. амаль у 3 разы; у 4 разы выраслі перавозкі пасажыраў.

У буйную галіну народнай гаспадаркі ператварыўся аўтамабільны транспорт, які папаўняўся магутнымі аўтасамазваламі, камфартабельнымі аўтобусамі, многімі відамі спецыяльных машын. Яшчэ больш пашыраліся перевозкі пасажыраў аўтобусамі агульнага карыстання. На ўнутрыгарадскіх перевозках выкарыстоўваліся трамваі. З 1960 г. на Беларусі з'явіліся трамейбусы, а з 1984 г. у Мінску пачало дзейнічаць метро. У рэспубліцы для перевозкі грузаў і пасажыраў выкарыстоўваецца

рачны транспарт. Паступова пашыраліся перавозкі пасажыраў і грузаў паветраным транспартам, авіяцыя выкарыстоўвалася ў авіяхімічных работах у сельскай і лясной гаспадарцы рэспублікі. У жыцці рэспублікі істотна павысілася роля сувязі. У 1985 г. у БССР колькасць прадпрыемстваў сувязі складала 4,5 тыс. На пачатку 70-х гг. у краіне началі дзейнічаць міжгародныя тэлефонныя аўтаматы.

У 60-80-я гады ў рэспубліцы разгарнуліся меліярацыйныя работы. Многія гаспадаркі на меліяраваных землях атрымлівалі высокія ўраджай. Аднак меліярацыя стварыла і вялікія праблемы. Праведзеная без глыбокай наукоўской распрацоўкі, без уліку яе магчымых вынікаў, меліярацыя прывяла да таго, што на Палессі амаль не засталося рак і вадаёмаў у натуральным стане, з'явілася праблема малых і сярэдніх рак беларускага прыазер я, забруджання вадаёмаў нітратамі і ядахімікатамі. Да таго ж, меліяраваныя землі ўвесь час патрабуюць асаблівой агратэхнікі.

4.2. Сельская гаспадарка

Становішча сельскай гаспадаркі ў сярэдзіне 50-х гадоў заставалася складаным. Калгасна-саўгасны лад не забяспечваў належных умоў для хуткага развіцця аграрнай вытворчасці. Ніzkай была прадукцыйнасць працы, калгаснікі атрымлівалі мізэрную плату за сваю працу, па некаторых асноўных паказчыках сельская гаспадарка адставала ад даваеннага ўзроўню. Першай спробай рэформаваць яе з'явіліся рашэнні вераснёўскага (1953 г.) Пленума ЦК КПСС. Згодна з імі, з калгасаў і саўгасаў была спісана запазычанасць, павышаны нарыхтоўчыя і закупачныя цэны на сельгаспрадукты, больш чым у 2 разы зніжаны падатак на падсобныя гаспадаркі, з сялян быў знятыя нядоімкі.

Прынятыя меры садзейнічалі значнаму росту вытворчых сіл сельскай гаспадаркі. Быў спынены спад прадукцыйнасці працы. Валавы ўбор збожжавых культур у 1960 г. у БССР павялічыўся ў параўнанні з 1953 г. на 47%, а колькасць буйной рагатай жывёлы – на 26 %, вытворчыць мяса і малака – на 70%. Але даны ўзоровень быў ніжэйшым за той, які планаваўся, і не забяспечваў патрэб рэспублікі. Сельская гаспадарка Беларусі працягвала развівацца на экстэнсіўнай аснове. Пры гэтым з канца 50-х гг. у кірауніцтве ўсё больш пачалі браць верх адміністрацыйныя меры валявога, суб'ектыўнага характару.

У 50-60-я гг. Беларусь прыняла актыўны ўдзел у асваенні цалінных і абложжных земляў. Яна пастаўляла ў раён цаліны машыны, абсталяванне, будаўнічыя матэрыялы. За 1954-1960 гг. у Казахскую ССР выязджала 60 тыс. юнакоў і дзяўчат, якія стварылі там 24 новыя саўгасы.